

ЦІ БЫЛО ТАКОЕ ВЫДАННЕ?

Даследчыцкі сюжэт з Багдановічам, Каліноўскім і бібліяграфічнымі рэбусамі

Супрацоўнікі БелСЭ, якія працуюць ўдзэнцыклапедычным даведнікам «Максым Багдановіч», папрасілі напісаць не-елькі радкоў пра стаўленне выдатнага пласта да Каліноўскага — ці ведаў наш Максім пра Кастуся, што і дзе абы ім пішу, што можна сказаць пра іхня духоўныя сувязі і г. д. Прыйшлося задумачца ад гэтыхмі пытаннямі і нават зрабіць сяня-такія дадатковыя расследаванні. У агульным плане несумненна — трайчная барацьба, радыкальная ідэалогія, палымянае слова Кастуся Каліноўскага па сваёй сутнасці былі надзвычай блізкія дзеячам беларускага адраджэння пачатку ХХ стагоддзя, у тым чы і Максіму Багдановічу. Аднак па арагу прычын (перарывістасць традыцый, аднабаковая на працягу доўгага часу трактоўка падзеі 1863 года як паўстання выключна польскага, далёкага і інтаресаў беларускага народа) сама як вялікага Кастуся толькі паступова прырвалася маладой беларускай інтэлігенцыяй. У «Нашай ніве» згадак пра Кастуся, здаецца, няма. Вялікую публікацию, з адчuvаннем маштабу дзеячестві Каліноўскага, яго нацыянальнай сучасці, прысвяціў яму ў 1916 годзе ўшлай Ластоўскі ў «Гомане». Але яшчэ меней у артыкуле-даследаванні «Бело-

руссское возрождение» праніклівы Багдановіч па сутнасці першы з нашаніўцаў прыгадаў Каліноўскага ў аспекте нацыянальна-культурнай гісторыі. Напомнім, што праца пісалася Багдановічам у ліпені 1914 года (якраз напярэдадні сусветнай вайны), у наступным годзе друкавалася ў маскоўскім часопісе «Украинская жизнь», былі і асобныя адбіткі (Масква, 1916). Цяпер нас цікавіць наступнае месца з яе, прачытаем гэтыя радкі ўважліва.

«Польские повстанцы 1863 г.— адзначаў Багдановіч,— в свою очередь выпустили ряд изданий на белорусском языке. Таковы «Мужыцкая праўда», «Гутарка старога дзеда», «Перадсмертны разгавор пустэльніка Пятра» и т. д. К. Калиновский издавал в Белостоке даже белорусскую газетку «Нутарка» (стихотворную), подписываясь псевдонимом «Яська-гаспадар з-пад Вільні» (Багдановіч М. Збор твораў.— Мн., 1968. Т. 2. С. 227).

Звесткі Багдановіча яшчэ не ва ўсім дакладныя. «Беларускай газеткай» Каліноўскага была, вядома, найперш «Мужыцкая праўда», якая прыпісваецца тут па традыцыі нейкім неакрэсленым, безаблічным «польскім паўстанцам». Гэта не выключае і адзначанага Багдано-

новічам хаця б ускоснага дачынення правадыра беларускай рэвалюцыйнай дэмакратіі і да іншых выданняў, скажам, да даволі радыкальнай вершаванай «Гутаркі двух суседаў», якая сапраўды выходзіла ў Беластоку (выйшла 4 нумары) і пераклікалася некаторымі важнымі прынцыповымі палажэннямі з «Мужыцкай праўдай». Як бы там не было, але сам факт звароту Багдановіча да імя Каліноўскага ў працы аб беларускім нацыянальна-культурным адраджэнні досьць паказальны. У гэтым сэнсе заслуга Багдановіча ў засваенні беларускай інтэлігэнцыяй духоўнай спадчыны, традыцый Каліноўскага несумненная.

Паўстае пытанне, адкуль Багдановіч узяў гэтыя звесткі. Якімі наогул матэрыяламі карыстаўся засяроджаны ў сваім высокім прызванні яраслаўскі ліцэіст, калі са шчымлівай любою да далёкай бацькаўшчыны, з душэўным клопатам аб яе будучыні рыхтаваў свой гістарычны нарыс адраджэння роднай культуры, у першую чаргу роднай літаратуры? Па сутнасці гэта першы зводны курс гісторыі беларускага пісьменства. «Гісторыя» яго магутнага цёзкі Максіма Гарэцкага выйдзе ў 1920 годзе, найбольш важны з гэтага пункта погляду, завяршальны выпуск «Беларусаў» Карскага з'явіцца ў 1922 годзе. Праўда, у 1903 годзе, у першым томе «Беларусаў», Карскі даў беглу зводку літаратурна-лінгвістычных крыніц за ўесь перыяд існавання нашага пісьменства, коротка прыгадаў там і «Мужыцкую праўду» (не раскрываючы аўтарства), але ацаніў яе ў афіцыёным духу («Прокламация написана очень зло»).

Што яшчэ ляжала на рабочым стале вялікага працаўніка Максіма? Багдановіч перачытаў, несумненна, «Живописную Россию» (том, прысвечаны Беларусі), ведаў артыкул Ластоўскага «Памажыця!» («Наша ніва», 1913) пра пісьменнікаў XIX стагоддзя, іншыя гісторыка-літаратурныя публікацыі «Нашай нівы», працы Р. Зямкевіча, але пра Каліноўскага там нічога не было. На чым жа ён грунтаваўся ў дадзеным выпадку? Удаецца адшукаць даволі блізкую крыніцу — кнігу польскага сацыяліста (дзеяча ППС) Л. Васілеўскага (1870—1936) «Літва і Беларусь», якая выйшла ў Кракаве ў 1912 годзе. Прагрэсіўны публіцыст і гісторык, Васілеўскі, нягледзячы на зразмелую ў цэлым тэндэнцыю да перабольшання польскіх упłyў на культуру беларускага і літоўскага

народаў, здолеў прывесці ў сваіх кнізах шэраг аб'ектыўных звестак з гісторыі беларускага нацыянальна-культурнага руху, адзначыў арыгінальнасць таленту Я. Купалы і Я. Коласа, пасправаў у кароткай форме акрэсліць творчыя індывідуальнасці, высока ацаніў «Нашу ніву», у прыватнасці, за яе юдзіў далікатныя адносіны да іншых народаў і цесную сувязь з працоўнымі масамі.

Якраз у Васілеўскага на староніце 274 і знаходзім шуканыя радочы, якія можна, бадай што, беспамылково суаднесці з прыведзеным фрагментам Багдановіча. Вось яны (у перакладзе з польскай):

«Пачатак 7-га дзесяцігоддзя прынёс новую з'яву — агітацыйную палітычную літаратуру на беларускай мове. З'яўляюцца адозвы і брашуры («Мужыцка праўда», «Гутарка старога дзеда», «Добрыя весці», «Перадсмертны разгавор пустэльніка Пятра»), вытрыманыя ў альтырадавым і антырускім друку. Выходзячы беларуское вершаване перыядычнае выданне [pisemko] «Hutorka», якая выдавалася ў Беластоку Канстанцінам Каліноўскім (што ўжывала псеўданім «Ясын гаспадар з-пад Вільні»). Пашыраліся песні аналагічнай тэндэнцыі».

Адпаведнасць, можна сказаць, пойная. Здаецца, Багдановіч ці не цалкам перанес гэты фрагмент у сваю працу, надаўши яму сваю рэдакцыю. Зразумела ж, ён уставіў гэтыя звесткі ў высокую раму сваёй патрыятычнай канцепцыі свайго праніклівага бачання нацыянальной гісторыі. Можна было б яны думаць, што ў Багдановіча і Васілеўскага ёсць нейкая агульная крыніца, аз вядома, што наш паэт уважліва чыталі кніжку Васілеўскага, нават вывуча з яе дапамогай польскую мову.

Звесткі пра гэта захаваліся ў першысці.

23 мая 1914 года (успомнім — у ліні ён будзе працаўніца над артыкулем «Белорусское возрождение») Багдановіч пісаў з Яраслаўля ў рэдакцыю «Нашай нівы» (відаць, Вацлаву Ластоўскому — так можна расшыфраваць абсече ўкладальнікамі Збору твораў звара «Пане В.!» — яшчэ зусім нідаўна і гэтага выдатнага працаўніка беларускай культуры было пад забаронай), дык ён Багдановіч пісаў: «Скончышы высечы экзамены, а сразу хачу прыступіць і свайго даўняга жадання,— а ўласна за выучыць польскую мову. Дзеля таго

адашліце мне накладной платай вось
кія кнігі: 1) Leon Wasilewski. «Litwa
Bialorus». 2) Слоўнік польска-рускі, не
адта вялікі, па вашаму выбару. Па
Васілеўскуму я і хачу вучыцца, Маю
надзею, што за лета здолею такі яго
пранчитаць» (Багдановіч М. Зб. тв., Т. 2.
С. 508—509).

Чаму для практикавання у поль-
ской мове Багдановіч выбраў менаві-
та книжку Васілеўскага, якая мела
падзагаловак «Мініўшчына — сучас-
несьць — тэндэнцыі развіцця» і побач
з грунтоўнымі беларусазнаўчымі пра-
цамі Карскага, Нікіфароўскага, Рама-
нава, Сержптуўскага прыхільна рэклама-
валася тагачаснай беларускай прэсай,
яцязька здагадацца: паэта надзвычай
шкавіла ўсё звязанае з культурным
зухам і гісторыяй яго радзімы — можна
ішаць, колькі трапляткіх водгасаў —
дзе станоўчых, удзячных, а дзе і больш
прыманых, а то і крытычных — знай-
шыла пры павольным, удумлівым чытан-
ні гэтая книжка ў душы нашага Мак-
сіма.

Дык вось за канікулы 1914 года Баг-
дановіч не толькі адужаў польскую
мову, не толькі прачытаў даволі ёмі-
стую, насычаную разнастайным матэрыва-
ем кніжку Васілеўскага, як было абяца-
ць ў цытаваным пісьме, але і напісаў
[прыватні завяршыў] выдатную, нава-
тарскую працу аб культурным адраж-
энні свайго народа. Тыя адзначаныя
намі вышэй недакладнасці ў тэксле
Багдановіча трэба аднесці на рагунак
Васілеўскага. Ды, калі разабрацца, што
можна было патрабаваць ад папулярных
з сутнасці прац Багдановіча і Васілеў-
скага? Трэба ўлічыць таксама, што гісто-
рия беларускіх агітацыйных выданняў
1860-х гадоў была тады яшчэ зусім не
распрацаўваная — з гэтым блыталіся
нават спецыялісты, якія сабаку з'елі на
гісторыі паўстання 1863 года.

На гэтым можна было б і скончыць
наші нататкі, але нядаўна сюжэт гэтых
прымаў свой арыгінальны працяг.

У 1986 годзе выйшла з друку выдат-
ная абагульняльная праца наших бібліо-
графаў і кнігазнаўцаў — зводны рэтра-
кспектыўны каталог «Кніга Беларусі:
1517—1917». З зайдроснай скрупулёз-
насцю спецыялісты зафіксавалі ў ім усе
ядомыя навуцы друкаваныя выданні
і беларускай мове (таксама і на рускай,
алі яны выходзілі на Беларусі) ад таго
часу, як славуты палачанін Ска-
рына запусціў у Празе свой першы

друкарскі станок, ажно да Вялікай
Кастрычніцкай рэвалюцыі. Улічана літа-
ральна ўсё — кожная кніга, наймен-
шая брашура, лістоўка, газета, кожны
часопіс, зборнік, альманах. Прыкрыя
пропускі звязаны галоўным чынам з ня-
даўнімі занадта строгімі патрабавання-
мі Галоўліта. Але здароўца, наад-
варот, і «мёртвая душа» — бібліографіч-
ныя апісанні, за якімі не стаіць рэальнай
друкаванай прадукцыі.

Пад № 432 тут апісана наступная
бібліографічная пазіцыя:

Huforka. [Газета вершам. Падпольнае
выданне К. Каліноўскага]. Bielastok,
1863—1864 гг. (?)

Падпісана: «Jaško Haspadar z pad
Wilni».

І далей спасылка на адпаведнае
месца ўжко знаёмай нам працы Багдановіча «Белорусское возрождение». І
яшчэ адна спасылка, якая гучыць так:
«У кнізе Ігнатоўскага У. «Гісторыя
Беларусі XIX—XX ст.» (Мн., 1926) на
122 старонцы змешчаны фотаздымак
этай газеты».

Вось і ўсё. Звычайна бібліографы
больш падрабязна апісваюць выданне,
прынамсі, указваюць, дзе яго можна па-
глядзець у натуры. А тут толькі спасылкі
на працы, у якіх гэтая выданне згадва-
ецца.

Мяне гэта паведамленне каталога
надзвычай зацікавіла, бо такога выдання
я не ведаў, хоць у свой час давялося
падніць мноства самых разнастайных
матэрываляў, звязаных з Каліноўскім
і ягоным паўстаннем.

Можа, падумалася, маецца на ўвазе
«Гутарка двух суседаў»? Не — яна апісана
у каталогу (і апісана вельмі грунтоўна)
крыху вышэй — пад № 431. Ды «Гутарка
двух суседаў» ніколі псеўданімам
«Яська-гаспадар» не назначалася і вы-
ходзіла напрэдадні, а не ў перыяд
паўстання.

Трэба зірнуць ва ўказанныя ўкладаль-
нікамі каталога крыніцы. Як выглядае
справа з артыкулам Багдановіча, нам ужо
вядома. Знаходзім надзвычай папулярную
у свой час кнігу Ігнатоўскага (што,
як ні дзіўна, цяпер нялёгка зрабіць —
яе няма нават у даволі багатай Цэн-
тральнай навуковай бібліятэцы нашай
Акадэміі, першым прэзідэнтам якой быў
Ігнатоўскі) і адкрываем на старонцы
122. Факсіміле «Гутаркі» ў поўным сэнсе,
як уяўлялася, там няма, а ёсьць
агульны здымак пад назвай «Нелегаль-
ныя газеты ў 1863—64 гг. (Беларуская

газета «Hutarka» — «Гутарка»). На ім пары дзесяткаў падпольных лісткоў і газет таго часу, згрупіраваных, магчыма, на нейкім стэндзе. Найбольш на польскай мове. Чытаюцца назвы: «Неподлеглосць», «Напушд!», «Дзенік народов», «Глос з Літвы», «Рух», «Правда», «Ойчызна», «Польска» і інш. (некаторыя назвы неразборлівія). Сярод іх вытыркаецца брашурка з надрукаванай зверху назвай: паўкругам буйнымі літарамі «HUTORKA» і ніжэй яшчэ гарызантальны радок з двух слоў, якія на дробнамаштабным здымку нельга прачытаць. Але па размяшчэнні шрыфтоў я ведаю, што так (невялікай брашуркай) афармлялася «Гутарка двух суседаў». Яе першы нумар мне давялося ўласнаручна скапіраваць у аспіранцкі гады ў Маскве (тады гэта быў Цэнтральны гістарычны архіў СССР, цяпер Цэнтральны архіў Кастрычніцкай рэвалюцыі, фонд III аддзялення, 1 экспедыцыя, 1861 г., спр. 531, лл. 2—3). Я нават спецыяльна старанна перамалываў тады ў свой сыштак адмысловае размяшчэнне шрыфтоў у загалоўку, якое мяне чамусьці зацікавіла. Ды, зрешты, факсіміле першай старонкі (з загалоўкам) гэтай «Гутаркі» надрукавана ў кнізе «Падпольная прэса 1861—1864 гг.» (частка 1-я), якая выйшла ў Польшчы ў 1966 годзе (з вядомай сумеснай савецка-польскай юбілейнай дакументальнай серыі «Паўстанне 1863 года. Матэрыялы і дакументы»). І кожны пры жаданні можа пераканацца, што размяшчэнне шрыфтоў тут абсалютна такое ж, як і на здымку ў кнізе Ігнатоўскага. Тоё ж самае клішэ для загалоўка (у слове «Hutorka» вуглавата абсечанае «O»)

ужывалася неаднаразова. Яго выразніцца на фотакопіі трэцяга нумара «Гутаркі двух суседаў», якая ёсьць у мене (арыгінал — у ЦДГА ЛітССР, ф. 378 Паліт. аддз., 1863 г., спр. 1027, лл. 8—9).

Такім чынам, хочаш не хочаш, трэба признаць — на здымку ў кнізе Ігнатоўскага пададзена добра вядомая «Гутарка двух суседаў». Трэба думаць, што гэтую «Гутарку» меў на ўзвaze Васілевскі (і ўслед за ім Багдановіч), бо нікак іншай вершаванай «Гутаркі», якая выходзіла б як перыядычнае выданне асобнымі нумараўкамі выпускамі, не было. (Вядомая «Гутарка старога дзеда» не мела працягу і слушна падаеца ўкладальнікамі каталога ў раздзеле кніг, а не перыядычных выданняў).

Паказальная, што бібліограф 20-х гадоў Юлія Іосіфаўна Бібіла, якая, безумоўна выдатна ведала кнігу Ігнатоўскага, падала ў сваёй бібліяграфіі беларускі выданні «Гутарку двух суседаў» (тады дарэчы, былі вядомыя толькі тры нумары), а проста «Гутарка» ёй не пададзена.

Укладальнікі каталога 1968 года зрабілі інакш, але ці ёсьць гэта крок напераці? Уключэнне ўյёнай «Гутаркі» (побач з «Гутаркай двух суседаў») у каталогі друкарских выданніяў наўрад ці можна лічыць апраўданым. Пры перавыданні каталога гэтую пазіцыю трэба выключыць.

...Вось такое нечаканое бібліяграфічнае расследаванне вырасла з даручэння энцыклапедыстаў напісаць некалькі радкоў пра адносіны Багдановіча да Кіноўскага.

Генадзь КІСЯЛЕВ